



Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!  
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ.

# наша СЛОВА.pdf



Другі год выдання

№ 37 (89) 13 верасня 2023 г.

## Дажынкi ў Мажэйкаве

9 верасня Мажэйкава стала адной вялізнай святочнай пляцоўкай - аграгарадок прымаў раённыя дажынкi-2023



Хлебаробамі Лідскага раёна сёлета намалочана звыш шасцідзясяці тысяч тон збожжавых і зернебабовых, больш за шаснаццаць тысяч тон рапсу, а з улікам зерня кукурузы ёсць магчымасць засыпаць у засеку ўсе 100 тысяч тон! Багаты ўраджай - вынік працы многіх і многіх людзей вёскі: камбайнераў, кіроўцаў, аператараў зерне-сушыльных комплексаў, аграномаў, інжынераў і кіраўнікоў - словам, усіх, хто робіць адну з самых важных у свеце работ, - вырошчвае хлеб.

(Заканчэнне на ст. 26.)

## Дзень народнага адзінства



17 верасня Рэспубліка Беларусь адзначае дзяржаўнае свята - Дзень народнага адзінства. Ён заснаваны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 7 чэрвеня 2021 г. № 206.

Дата абрана не выпадкова: гэты дзень стаў актам гістарычнай справядлівасці ў станаўленні беларускага народа, падзеленага супраць яго волі ў 1921 г. па ўмовах Рыжскай мірнай дамовы. Адноўленае ў 1939 г. адзінства дазволіла Беларусі выстаяць у гады Вялікай Айчыннай вайны, заняць ганаровае месца ў міжнароднай супольнасці, стаць адным з сузаснавальнікаў ААН.


Сёння беларускі народ адзіны ў выбары стратэгічнага курсу на развіццё моцнай, суверэннай і квітнеючай краіны. Усталяванне Дня народнага адзінства 17 верасня падкрэслівае пераемнасць пакаленняў, непахіснасць і самадастатковасць беларускай нацыі і дзяржаўнасці.

Да Дня народнага адзінства прымеркавана вялікая колькасць грамадска-палітычных і патрыятычных мерапрыемстваў, а таксама ў сферы культуры, музейнай дзейнасці і медыя.

**Святочны канцэрт да Дня  
народнага адзінства пройдзе ў  
Лідзе на Замкавым гасцінцы  
17 верасня з 12.00 да 15.00.**

# АД ЗЫЧЛІВАГА ЧЫТАЧА

Як старанныя вучні пісалі наведвальнікі Нясвіжскага раённага сацыяльнага цэнтра дыктоўку Сыракомлі, прымеркаваную да Дня беларускага пісьменства.



Выбар тэксту дыктоўкі аніак мяне не азадачыў: як божы дзень ясна, што жыхары Нясвіжа і ваколiц павiнны, маюць духоўны абавязак праз 200 гадоў ад нараджэння Уладзіслава Сыракомлі і 170 гадоў ад публікацыі „Вандровак...“ адазвацца на яго зварот „Да зычлівага чытача“ - зварот гранічнай шчырасці, неверагоднай душэўнасці, светлай любасці да нашых мясцін.



Пачулі і адазваліся: хто прыгадваў наведванне Барэйкаўшчыны пад Вільняй, хто скрушна распавядаў пра Кудзінавічы на Капыльшчыне, хто дапытваўся пра Мархачоўшчыну, што на Стаўпецчыне, хто прапаноўваў



аўтобусную вандроўку па ваколiцах „вясковага лірніка“. А самыя старанныя яшчэ і затрымаліся, каб удакладніць „эмацыйную“ пунктуацыю паэта.

*Наш кар.*



## "Жыве ў вяках беларускае слова"

7 верасня філіял "Лідская гарадская бібліятэка № 1" наведалі дзеці ДУА "Дзіцячы сад № 7 г. Ліда", каб прыняць удзел у слайд-падарожжы ў мінулае "Жыве ў вяках беларускае слова", прысвечанае беларускаму пісьменству. Мерапрыемства складалася з некалькі частак.

Першая - слайд-падарожжа, з якога дзеці даведаліся, што гэта свята аб'ядноўвае тых, хто з вялікай павагай ставіцца да роднага слова, духоўных здабыткаў нашага народа, нацыянальнай культуры, асветы і літаратуры.



Другая частка - гэта гістарычны дыліжанс "І пакрочым у глыбіню стагоддзяў", які даў магчымасць дзецям атрымаць звесткі аб выдатных асветніках Беларусі. Зацікавіла прысутных відэавіктарына. Хлопчыкі і дзяўчынкі з захапленнем удзельнічалі ў ёй і давалі правільныя адказы.



Аб тым, што ніхто не застаўся абыякавым, сведчылі зацікаўленыя вочы і ўсмешкі на тварах удзельнікаў.

*Наш кар.*

## "Ад літары - да слова, ад слова - да кнігі"

У філіяле "Лідская гарадская дзіцячая бібліятэка" для вучняў 4 "А" класа ДУА "СШ № 4 г. Ліды" прайшоў урок інфармацыйнай і бібліяграфічнай культуры "Ад літары - да слова, ад слова - да кнігі".



Дзеці даведаліся, як да нас прыйшло пісьмо і літара, з якіх элементаў складаецца кніга. А самі дзеці паспрабавалі запісаць свае імёны з дапамогай кірыліцы, прынялі ўдзел у гульні "Літарабум".

*Наш кар.*



## Збіральнік скарбаў зямлі беларускай

6 верасня Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі і Лідскі гістарычна-мастацкі музей правялі Навукова-практычны семінар "Збіральнік скарбаў зямлі беларускай (да 170-годдзя з дня нараджэння Міхала Федароўскага і да 700-годдзя горада Ліды)".

У праграме семінара былі наступныя даклады:

**Юрый Внуковіч:** "Этнічныя намінацыі і катэгорыі ідэнтычнасці ў працы Міхала Федароўскага "Люд беларускі на Русі Літоўскай".

**Зміцер Скварчэўскі:** "Паданне "Аб даўнейшай веры" са збору Міхала Федароўскага. Да пытання пра паходжанне і ўплывы".

**Сяргей Грунтоў:** "Чытанне Міхала Федароўскага на сучасных беларускіх могілках: уяўленні пра душу і замагільны свет раней і сёння".

**Юры Пацюпа:** "Паэма "Суседчык гавайскі" Вільгельма Пратасэвіча і кан'ектуры да яе Міхала Федароўскага".

**Яніна Грыневіч:** "Уладзімір Дубоўка чытае Міхала Федароўскага: старыя падыходы да новых матэрыялаў".

**Таццяна Валодзіна:** "Народная медыцына ў працах Міхала Федароўскага: да пытання аб раянаванні традыцыйнай культуры".

**Таццяна Кухаронак:** "Дародавыя звычаі, прык-

меты, вераванні беларусаў у даследаваннях Міхала Федароўскага".

**Ала Сідаровіч:** "Агонь, святло, зіхценне як праява сустрэчы з боскім (у працы Міхала Федароўскага "Люд беларускі на Русі Літоўскай")".

**Вольга Трубач:** "Свет эмоцый у беларускіх парэміях (паводле збораў Міхаіла Федароўскага)".

**Ірына Смірнова:** "Работа Г.Н. Есимонтовскаго "Описание Суражского уезда" как источник для изучения истории и культуры белорусов Черниговской губернии в XIX в."


Семінар распачаўся прывітальным словам дырэктара музея Вольгі Лук'ян і рэдактара часопіса "Лідскі летапісец" Станіслава Судніка. С. Суднік прадставіў удзельнікам семінару тры лідскія фальклорныя зборнікі, якія выйшлі за апошнія 6 гадоў, і падарыў календары з серыі "Скарбы Лідчыны".



Вяла семінар доктар філалагічных навук Таццяна Валодзіна.



Падчас выступаў прагучала шмат цікавай інфармацыі пра розныя аспекты этнічнай культуры і самасвядомасці беларусаў, якія зафіксаваў Міхал Федароўскі ў сваёй 8-мі томнай працы "Люд беларускі". Як Напалеон Орда зрабіў зрэз беларускай архітэктуры, так Міхал





Федароўскі зрабіў зрэз усяго этнасу.

Нажаль, не так шмат увагі было ўдзелена біяграфіі Міхала Федароўскага, таму мы ні на крок не прыблізіліся да раскрыцця асобы Лідзіі Падул - першай памочніцы Міхала Федароўскага ў Варшаве, якая была з Лідскага павета, вучылася ў Варшаўскай кансерваторыі. *“Па словах Янкі Саламевіча, даследчыка творчасці Федароўскага, Лідзія Падул нават запісала 7 песень для Федароўскага ў Лідскім павеце. Дзяўчына шмат дапамагала фалькларысту, нават пэўны час жыла ў яго на кватэры. Але больш звестак пра Лідзію Падул адиш-каць не ўдалося. Магчыма, пасля заканчэння кансерваторыі, яна пакінула Варшаву”.* (Сяргей Чыгрын. Збіральнік беларускіх перлаў. *Наша слова.pdf* № 36, 6 верасня 2023 г.). Трэба спадзявацца, што лідскія краязнаўцы знойдуць сляды Лідзіі Падул і яе імя зойме сваё месца ў шэрагу лідскіх фалькларыстаў.



*Алесь Хітрун, Юрась Пацюпа, Станіслаў Суднік*



А неўзабаве спадзяёмся на зборнік дакладаў, з якім можна будзе больш глыбока ўнікнуць у пачутае на семінары.

*Яраслаў Грынкевіч.*



## Ліда і Лідскі край у гісторыі Беларусі

8 верасня ў Лідскім замку прайшла навукова-практычная канферэнцыя "Ліда і Лідскі край у гісторыі Беларусі", прысвечаная 700-годдзю горада Ліды (сумесна з Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі).

Адкрыў канферэнцыю лідзянін, супрацоўнік Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Кірыл Сыцько.



Старшыня Лідскага райвыканкама Сяргей Ложачнік прывітаў дзеячаў навукі, даследчыкаў і публіцыстаў, адзначыўшы ў сваім вітальным слове, што кіраўніцтва раёна заўсёды будзе адкрыта да супрацоўніцтва, да разгляду прапанов і цікавых праектаў.



Па-беларуску дабраславіў удзельнікаў канферэнцыі лідскі дабрачынны айцец Расціслаў Салаўёў.

На пачатку канферэнцыі былі ўзнагароджаны супрацоўнікі Лідскага музея, лідскія краязнаўцы за





плённую працу па аднаўленні і папулярызацыі гісторыі Лідчыны. Сярод узнагароджаных сталы карэспандэнт газеты “Наша слова.pdf”, слынны краязнавец ды пісьменнік Леанід Лаўрэш і навуковы супрацоўнік Лідскага гістарычна-мастацкага музея Алесь Хітрун. Грамату атрымаў і старшыня Лідскага райвыканкама Сяргей Ложачнік.

Да канферэнцыі былі падрыхтаваны 56 навуковых дакладаў, большасць з якіх і была прачытана на пленарным паседжанні і трох секцыях.



Тэматыка секцый:  
 Секцыя 1. Старажытная Лідчына: археалогія. Сярэднявечча і пачатак Новага часу.  
 Секцыя 2. Лідчына ў Новы і Навейшы час.  
 Секцыя 3. Лідчына: слаўтыя імёны, слаўтыя аб’екты.

Пры адкрыцці канферэнцыі гаварылася, што канферэнцыя ў Лідзе мела за мэту таксама і прыцягнуць да ўдзелу мясцовых краязнаўцаў. І прыцягнулі. Большасць лідскіх краязнаўцаў так ці інакш удзельнічала ў канферэнцыі. Лідзяне (супрацоўнікі музея і краязнаўцы) прачыталі 12 дакладаў. Найбольш яскравы з іх даклад Леаніда Лаўрэша “Новае з гісторыі горада”, які тычыцца паселішча XI-XIII стагоддзяў на тэрыторыі Ліды, вядомага



ў гістарыяграфіі як “Ліда Нарбуга”. Да даклада прагучала рэпліка Алега Дзярновіча, што ў Крэве аналагічная сітуацыя: і там, і тут замак будаваўся недзе за кіламетр ад старога паселішча, і тут, і там гэтае старое паселішча не балцкае, а славянскае. Цікава было б атрымаць інфармацыю з Меднікаў, каб зразумець стратэгічную задумку Гедыміна будаваць лінію замкаў унутры краіны. Але гэта справа для будучых даследаванняў.

Па выніках канферэнцыі плануецца выданне зборніка артыкулаў, дакладаў, навуковых прац па гісторыі Лідскага краю.



Цэнтральная навуковая бібліятэка НАН Беларусі на навукова-практычнай канферэнцыі ў Лідзе прадставіла свае рэдкія кнігі - працы выхадцаў і даследчыкаў Лідчыны, напрыклад, прыжыццёвае выданне Тэадора Нарбута.

Але найбольшую радасць лідзяне займелі ўбачыўшы адну з кніг Камілы Нарбут выдання 1852 года. Каміла Нарбут - адна з найстарэйшых лідскіх пісьменніц, пра якую да гэтага часу ведалі вельмі мала.

Бібліятэка прывезла толькі арыгіналы, ёсць нават кнігі 18-га стагоддзя. Зараз, у рамках падпісанай Дамовы з бібліятэкай НАН, у навуковых супрацоўнікаў Лідскага



На канферэнцыі падпісана Дамова пра супрацоўніцтва паміж Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук і Лідскім гістарычна-мастацкім музеем.





музея будзе доступ да атрымання гэтых і іншых рарытэтных кніг.



Важнымі элементамі канферэнцыі былі гутаркі ў перапынках, шматлікія экскурсіі па Лідскім замку. Спецыялісты з Менска прыдзірліва разглядалі ледзь не кожную байніцу, робячы заўвагі пра хібы ў рэстаўрацыі, але ў цэлым можна прывесці словы доктара гістарычных навук Валянціна Голубева, які быў у складзе першага студэнцкага будатрада на раскопках Лідскага замка, што тады ніхто нават і блізка не мог падумаць пра магчымасць убачыць некалі адбудаваны Лідскі замак. А рэчаіснасць аказалася смялейшая за мары.

Канферэнцыя, якая прайшла, была чацвёртай сур'ёзнай канферэнцыяй па гісторыі Лідчыны.

Нпрыканцы ўдзельнікі выказалі падзяку дырэктару музея Вользе Лук'яні і Лідскаму райвыканкаму за выдатную арганізацыю навуковага форуму.

А потым яшчэ два дні Facebook быў запоўнены лідскай тэматыкай: спрэчкамі, уражаннямі, захапленнем.

*Яраслаў Грынкевіч.*

## Беларускі кардыёхірург адпраўляецца ў падарожжа ў Руанду

У Беластоку я сустрэлася з доктарам Віталём Дзядовічам, былым загадчыкам 2-га кардыёхірургічнага аддзялення РНПЦ дзіцячай хірургіі. З 2018 года Віталь Дзядовіч працуе ў камандзе амерыканскага прафесара Уільяма Новіка (Cardiac Novick Allians) і выязджае з яго інтэрнацыянальнай брыгадай у Ірак, Ліван, Індыю і іншыя краіны свету.



Віталь Дзядовіч нарадзіўся ў Менску ў рабочай сям'і. Падчас вучобы ў Беларускай медыцынскай акадэміі ён працаваў санітарам у Дзіцячым хірургічным цэнтры. Па заканчэнні вучобы ён перайшоў на сталую працу ў Дзіцячы хірургічны цэнтр у 1998 годзе, і пасля 2014 года ён ўзначаліў 2-ое кардыёхірургічнае аддзяленне Дзіцячага кардыёхірургічнага цэнтры. Набыўшы вялікі практычны досвед і веды, доктар Дзядовіч адчуў неабходнасць паслужыць паляпшэнню здароўя дзяцей у не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах свету.

Высокі, аскетны, жыццядасны, 48-гадовы доктар Дзядовіч захоўвае здаровы лад жыцця і прыхільнасць да спорту, ён займаецца трыятлонам і нядаўна заняў 3 месца на спаборніцтвах у Беластоку. Ён адданы сваёй прафесіі, якую вельмі любіць, і дзецям.



Жыхары Ірака і Лівана выказваюць сваю вялікую ўдзячнасць беларускаму кардыёхірургу і ўсёй інтэрнацыянальнай камандзе амерыканскага прафесара Уільяма Новіка. У шматдзетных сем'ях у гэтых краінах нараджаецца шмат дзяцей з парокмі сэрца, якія патрабуюць хірургічнай дапамогі, каб палепшыць стан іх жыцця і здароўя.



Віталь Дзядовіч стала жыве са сваёй сям'ёй у Беластоку з 2022 года, ён мае двух сыноў, адзін з якіх таксама вырашыў прысвяціць сябе медыцыне.

*Эла Дзвінская,  
фота аўтара.*



## Мудрагелістыя назвы нямецкіх страваў, якіх пабойваюцца замежнікі



Практычна ў любой краіне свету ёсць мудрагелістыя назвы страў, якія складана растлумачыць і зразумець замежнікам, і Германія - не выключэнне. Расійская турыстка пералічыла ў сваім Дзэн-канале "Адна ў чужым горадзе" 10 нямецкіх ласункаў, назвы якіх дзіўна гучаць і прымушаюць недасведчаных вандроўнікаў уздрыгваць і адмаўляцца каштаваць.

У нас усе ўжо прывыклі да такіх страў, як "сялядзец пад футрам", "бульба ў мундзіры" ці кабачковая ікра, і толькі замежнікі могуць задавацца пытаннямі: "Навошта рыбе футра, а бульбе мундзір?" і "Як кабачкі адкладваюць ікру?". У Германіі прыкладна тая ж сітуацыя. Толькі назвы парой больш дзіўныя і зусім незразумелыя замежнікам.

1. **Фальшывы заяц** - Falscher Hase. Да зайцаў і трусой стравы не мае ніякага дачынення, і іх мяса ў складзе няма. Насамрэч гэта мясны рулет з сумесі свінога і ялавічнага фаршу, куды дадаюць соль і перац, вараныя яйкі, цыбулю, булку і паніровачныя сухары, а затым запякаюць.

2. **Крык катой** - Katzenschrei. Таксама не мае дачынення да катой. Для падрыхтоўкі стравы немцы бяруць першыя, якія трапіліся, прадукты з халадзільніка, напрыклад, макароны, гародніну і каўбасы, а далей смажаць на патэльні з дабаўленнем яйкаў, марынаваных агуркоў і спецый.

3. **Палова пеўня** - Halber Hahn - і **Дужы Макс** - Strammer Max. Гэта назвы бутэрбродаў. У "Палове пеўня" - гарчыца, сыр і марынаваныя агуркі, у "Максе" - вяндрліна і смажанае яйка.

4. **Пірог рускай даяркі** - Russisches Milchmadchenkuchen. У Расіі гэты торт на аснове згущанага малака завуць "Малочная дзяўчынка", але немцам аказаліся бліжэй даяркі.

5. **Мёртвая бабуля** - Tote Oma. Вонкава нагадвае крываваю кашу, рыхтуецца з крывавай каўбасы "Gratzwurst" і падаецца з варанай бульбачкай, а таксама кіслай капустай.

6. **Мёртвая цётка** - Tote Tante. Гэта дэсерт на аснове гарачага шакаладу з ромам і ўзбітымі вяршчамі.

7. **Гумовы арал** - Gummiadler. Гэта распаўсюджаная на поўдні Германіі і ў Аўстрыі назва для смажаных куранятаў.

8. **Пячоначны сыр** - Leberkase. "Як вы, напэўна, здагадаліся, ні печані, ні сыру ў гэтай страве няма", - насамрэч так называюць мясны хлеб з ялавічыны і свініны, любімы баварцамі.

9. **Ручны сыр з музыкай** - Handkase mit Musik. Гэта стравы гесенскай кухні на аснове сыру ручнога вырабу. За музыку адказвае марынаваная ў яблычным воцэце цыбуля з перцам і кменам, якая размяшчаецца зверху.

10. **Халодны сабака** - Kalter Hund. Гэта нявінны дэсерт з шакаладу і печыва, падобны на нашу шакаладную каўбасу.

Паводле СМІ.

## Навіны Германіі

### Германія сенсацыйна ўпершыню ў гісторыі выйграла чэмпіянат свету па баскетболе

У фінале немцы перайгралі зборную Сербіі з лікам 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20).



Найлепшы ў немцаў у фінале Дэніс Шродэр з "Лэйкерз", які набраў 28 ачкоў.

Першую палову сустрэчы ішла роўная барацьба. Германія вырвалася на два ачкі наперад, сербы даганялі, нават выходзілі наперад. На вялікі перапынак каманды сышлі пры ліку 47:47.

У трэцяй чвэрці немцы вырваліся наперад і пайшлі на апошні перапынак з розніцай +12 ачкоў. А ў апошняй чвэрці здолелі захаваць перавагу - 83:77.

Такім чынам зборная Германіі ўпершыню ў гісторыі выйграла залаты медаль чэмпіянату свету. На турніры яны перамаглі ва ўсіх васьмі матчах.

Раней іх найлепшым вынікам была бронза ЧС у 2002 годзе, калі саліраваў вялікі ў прамым і пераносным сэнсе Дзірк Навіцкі.

У 2010-м Германія была 17-я, у 2019-м - 18-я.

Трэцяе месца на чэмпіянаце свету ўпершыню ў гісторыі заваявала Канада, якая абыграла ў авертайме ЗША з лікам 127:118.

Фота: Michael Conroy / AP.



Нагода

# Тварыў усё для Беларусі

Даўно не наведваў вёску Гудзевічы Мастоўскага раёна. Але такая аказія нядаўна надарылася, і я зноў у вёсцы са славытым дзяржаўным літаратурна-краязнаўчым музеем, які ў 1965 годзе заснаваў заслужаны работнік культуры, настаўнік Алесь Белакоз (1928-2016). 11 верасня Алесю Мікалаевічу споўнілася 95 гадоў з дня нараджэння.

На вялікі жаль, вядомасць музея і яго слава ўжо не тыя. Гудзевічы і музей без Алеся Мікалаевіча неяк прыцішыліся. Хаця сама вёска выглядае прыгожай і чыстай. Асабліва яе Цэнтральная вуліца, дзе знаходзяцца школа, клуб, крамы, сельсавет, музей, цэнтр рамёстваў і г.д. Вяскоўцы, як і ўсе беларусы, недзе спяшаюцца, нешта робяць, працуюць. Гляджу на іх і прыгадваецца Алесь Мікалаевіч Белакоз. Што ён сказаў бы, гледзячы на назвы крамаў у цэнтры вёскі? А гэта і "Чаровніца", і "Радуга"...

У цэнтры вёскі знаходзіцца кафэ "Пралеска", дзе можна танна паабедцаць. І абед даволі смачны. Настаўнікі, супрацоўнікі музея, сельсавета, госці вёскі часам забягаюць на абед. Усяго ў Гудзевічах сёння пражываюць каля 700 чалавек.

У 2012 годзе з вёскі Гудзевічы да мяне ў Слонім нечакана прыехалі некалькі чалавек і прывезлі шмат пакетаў розных дакументаў: лістоў, папер, ксеракопій, рукапісаў і г.д. Хлопцы былі з Мастоўшчыны і казалі, што ўсе гэтыя тэчкі ад Алеся Мікалаевіча Белакоза, ён вам перадаў. У чым справа, навошта мне перадаў Алесь Мікалаевіч увесь свой творчы архіў - я не ведаў. Але вечарам таго ж дня патэлефанаваў мне сам настаўнік і папрасіў, каб я падрыхтаваў да друку яго кнігу. Адмовіць такому вядомаму чалавеку я не змог.

Некалькі месяцаў я разбіраўся з архівам Алеся Белакоза, а потым набіраў на камп'ютары лепшыя матэрыялы. Ён часта тэлефанаваў, мы раіліся, гутарылі, абмяркоўвалі будучую кнігу. А напрыканцы 2012 года ў Менску ў выдавецтве "Кнігазбор" кніга Алеся Белакоза "Музей у Гудзевічах" выйшла з друку. Кніга атрымалася выдатнай. У ёй Алесь Мікалаевіч напісаў не толькі пра музей у Гудзевічах, але і пра гісторыю вёскі Гудзевічы, пра гісторыю Гудзевіцкага глыжавіка-маналіту, пра гісто-




рыю пабудовы Гудзевіцкага ветрака, гісторыю царквы, пра Уладзіміра Караткевіча і Гудзевічы, пра паэта Міхася Явара і бібліяграфа Юлію Бібілу, пра паўстанне 1863-1864 гадоў і шмат іншых артыкулаў. Пісаў і пра тых людзей, якія дапамагалі і стваралі разам з Алесем Мікалаевічам і вучнямі вясковы музей. А таксама пра тых, хто шкодзіў музею, хто не хацеў, каб ён быў, існаваў, дзейнічаў.

Школьны музей Алеся Белакоза ў Гудзевічах прыняў сваіх першых наведвальнікаў 2 лютага 1968 года. Яго адкрыццё было прымеркавана да 130-годдзя з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага. Першыя экспанаты датуюцца 1965 годам. Менавіта яшчэ тады дзеці пад кіраўніцтвам Алеся Мікалаевіча Белакоза пачалі пісаць лісты пісьменнікам, мастакам, дзеячам навукі і культуры з просьбай даслаць выказванне пра беларускую мову, чарнавік ці рукапіс свайго твора, кнігу з аўтографам. Калі назбіралася многа матэрыялаў - і быў адчынены школьны літаратурна-краязнаўчы музей. Спачатку музей размяшчаўся толькі ў адным пакойчыку, а калі ў 1981 годзе пабудавалі новую двухпавярховую школу, тады пад музей аддалі цэлы будынак старой школы, які размясціў чатыры экспазіцыйныя залы і калідор. Яны былі адчынены ў 1984 годзе.

Яшчэ ў 1980 годзе мясцовы калгас дапамог перавезці з вёскі Семярэнка да музея хатку, пабудаваную ў канцы XVIII стагоддзя. Першая экскурсія ў ёй была праведзена 6 студзеня 1981 года. А пазней калгас дапамог





перавезці да хаткі свіронак. У 1990 годзе загадам Гарадзенскага ўпраўлення культуры № 10 ад 12 лютага 1990 года на аснове рашэння Мастоўскага раённага Савета народных дэпутатаў № 269 ад 17 студзеня 1990 года музей у Гудзевічах стаў дзяржаўным. Тады ж пад музей быў перададзены другі школьны будынак, дзе ў гэты ж год была адчынена зала "Народная медыцына", праект якой бясплатна зрабіў мастак Аляксей Ступень. У гэтым жа будынку ў 1990 годзе былі аформлены дзве залы "Лёну і народнага ткацтва", дзе сабраны ўсе прылады, якія патрэбны для таго, каб лён ці воўна ператварыліся ў тканіну, паказаны ўсе ўзоры тканін, якія вырабляліся ў тамтэйшай мясцовасці, а таксама ўнікальная калекцыя падвойных дываноў. Потым адчыніліся экспазіцыйныя залы. А ў 1997 годзе была зроблена зала "Гісторыя Гудзевіч у дакументах і фотаздымках" і г.д.

Так паціху музей пашыраўся і жыў. Хаця ў стварэнні яго, у пошуках матэрыялаў для яго, існавала нямаля перашкод. Але іх змог адолець тады няўрымслівы і апантаны справай Аляксей Балакоз. Чалавек-легенда, якім мы павінны заўсёды ганарыцца і памятаць. І мы памятаем пра яго, памятаем такім, якім ён быў - народным настаўнікам, збіральнікам, музейшчыкам, краяўцам, літаратарам, вялікім беларусам XX - пачатку XXI стагоддзяў. Аляксей Балакоз - гэта шчыры і мужны беларус, патрыёт, чалавек, для якога Беларусь заўсёды была сэнсам усяго яго жыцця.

У той час беларускія музеі ствараліся няпроста і



нялёгка. Сколькі папахадзіў, паабіваў парогаў Аляксей Мікалаевіч дзеля свайго музея. Яму запісвалі вымовы, наладжвалі ў школе праверкі, абзывалі нацыяналістам, а ён рабіў сваю справу, рабіў упарта і натхнёна, спакойна і... заўсёды. Не ўсё задуманае ім спраўдзілася, адбылося, захавалася для нашчадкаў. Але ён вытрымаў, перажыў, адолеў. І ён дзеля гэтага жыў, каб мы жылі, каб жыла ў свеце Беларусь, каб жыла наша мова, каб захавалася наша багатая спадчына.

За сваё жыццё Аляксей Балакоз напісаў і апублікаваў дзесяткі артыкулаў у розных выданнях. Ён пакінуў нам у спадчыну не толькі кнігу "Музей у Гудзевічах", але і выданні "Гудзевіцкі літаратурна-краязнаўчы музей" (1986), "Каб жыла Беларусь" (2003), "Крамянёўка" (2010). У 1987 годзе яму было прысвоена званне заслужанага работніка культуры Беларусі. А ў 2012 годзе Аляксей Балакоз быў узнагароджаны прэміяй "За свабоду думкі".

Мне таксама пашанцавала з ім зрабіць некалькі гугарак, я пісаў артыкулы пра лёс яго бацькі, брата Пятра і пра сястру Веру, якая памерла маладой. Вельмі любіў і шкадаваў Веру ўсё жыццё Аляксей Мікалаевіч.

Яна вучылася ў Віленскай беларускай гімназіі, была шчырай беларускай і патрыёткай. Калі ўспамінаў яе Аляксей Мікалаевіч, на вачах з'яўляюцца слёзы, "Верачка ўвесь час думала, каб прынесці найбольш славы, добра, карысці, закаханасці ў сваю Бацькаўшчыну", -- успамінаў Аляксей Балакоз. Жыццёвым дэвізам настаўніка з Гудзевіч былі словы: "Усё для Беларусі!".



У 2021 годзе на магіле Алясея Балакоза ў Гудзевічах быў пастаўлены помнік. Яго паставілі з каменя. На ім выбіта прозвішча і гады жыцця Алясея Балакоза, а таксама ефрасінеўскі крыж. Такую просьбу пры жыцці меў сам Аляксей Мікалаевіч. Ён прасіў, каб на яго магіле стаяў помнік у выглядзе каменя з мясцовых палетакаў. Просьбу беларускага грамадска-культурнага дзеяча і педагога выканалі.

**Сяргей ЧЫГРЫН.**



Станіслаў Лорэні

# Віленскі альбом

*(Вільня, творчая інтэлігенцыя, краёўцы)*

Я выехаў з Варшавы ў Вільню разам з Рэмерам увечары 17 студзеня 1929 г. вельмі камфартабельным хуткім цягніком, які пасля васьмі гадзін шляху, прыбыў у Вільню на наступны дзень каля сямі раніцы. Наступныя сем гадоў я быў частым пасажырам гэтага цягніка, і заўсёды, каб добрацца з Вільні да Варшавы, патрабавалася ўся ноч. Пра наш прыезд у Вільню паведаміў віленскі друк: *"18 студзеня ў Вільню прыбылі генеральны кансерватар Ежы Рэмер і доктар Станіслаў Лорэні, які зойме пасаду кансерватара і кіраўніка дэпартамента мастацтваў у Віленскай ваяводскай управе"*.

Калі я ад'язджаў у студзені, Ірэна (жонка - Л. Л.) засталася ў Варшаве і праз тры месяцы павінна была пераехаць у Вільню. Пасяліўся я часова ў гасцінным пакоі ваяводскай управы на вул. Вострабрамскай. А паколькі неўзабаве пачаўся перыяд выключна вялікіх маразоў, да  $-35^{\circ}\text{C}$ , мне было вельмі холадна. Таму ўдзень і ўвечары я часта сядзеў у найбуйнейшай віленскай кавярні, у "Чырвоным Штралі"<sup>1</sup> ("Czerwony Sztrall") на вуліцы Міцкевіча. Добра памятаю тагачасны шлягер, які аркестр іграў тут кожны дзень, у ім меўся наступны прыпеў "І цалую вашу руку, мадам".

Адразу 18 студзеня Рэмер пазнаёміў мяне з ваяводам Уладзіславам Рачкевічам (пазней апошнім прэзідэнтам РП у выгнанні). Гэта было зроблена праз сакратарыят. Абавязкі сакратара тады выконваў былы землеўладальнік Станевіч, а пасля яго два браты Вэндорфы. Кабінет ваяводы размяшчаўся ў вялікім вуглавым памяшканні на першым паверсе (рог Катэдральнай плошчы і вуліцы Замкавай). Візіт меў фармальны характар. Пазней Рэмер з усмешкай распавядаў мне, што Рачкевіч спытаў яго, ці ўпэўнены ён, што ў мяне ёсць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Я меў 29 гадоў і сапраўды выглядаў вельмі молада.

У той ці на наступны дзень мы наведалі і Фердынанда Рушчыца ў яго кватэры па вул. Замкавая, 24, кв. 8. Гэты дом быў набыты ўніверсітэтам на пачатку XIX ст. і ператвораны ў "медыцынскі калегіум". Частку будынка займалі апартаменты прафесараў медыцыны, у тым ліку ў левым флігелі жывіў Аўгуст Бекю<sup>2</sup>. Тут таксама жывіў малада Юліюш Славацкі. У 1927 г. у сцяну флігеля была ўмуравана мемарыяльная дошка, а двор быў названы яго імем. Прафесар Рушчыц з сям'ёй як раз жывіў у былой кватэры доктара Бекю.



Уладзіслаў Рачкевіч, віленскі ваявода, фота каля 1930 г.

Візіт да прафесара Рушчыца меў у пэўнай ступені сімвалічны характар. Гэта было ўсяроўна, як акрэдытаваць мяне ў самага выбітнага прадстаўніка старой Вільні, амбасадара яе культуры, вядучага прадстаўніка віленскай думкі. Але Рушчыц быў не толькі "тутэйшым" на Віленшчыне, але і вельмі знымым жывапісцам і сцэнографам, крыніцай яго творчасці стала вучоба ў Шышкіна і Куінджы ў Пецябургскай акадэміі. Потым ён заснаваў Школу прыгожых мастацтваў у Варшаве і два гады чытаў там лекцыі, потым тры гады быў прафесарам Акадэміі прыгожых мастацтваў у Кракаве, належаў да таварыства "Штука". Як бачым, ён займаў выключнае месца ў мастацкім свеце.

На пачатку 1908 г. Рушчыц вырашыў пасяліцца ў Вільні. Неўзабаве тут ён пачаў супрацоўнічаць з віленскім

<sup>1</sup> Кавярня Баляслава Штралі, папулярная сярод творчай інтэлігенцыі Вільні яшчэ да 1914 г. У ёй бывалі і браты Луцкевічы і Янка Купала і інш. - Л. Л.

<sup>2</sup> Аўгуст Бекю (польск.: August Ludwik Becu; 1775, Гродна - 1824, Вільня) - вучоны-гігіеніст, прафесар Віленскага ўніверсітэта, айчым паэта Юліюша Славацкага. - Л. Л.



тэатрам, які толькі што адрадзіўся. Кіраўніком тэатра была Нуна Младзьяёўская-Шчуркевіч а адным з маладых актёраў Юліюш Остэрва. Паміж імі наладзілася самае цеснае супрацоўніцтва. Іх сумесныя пастаноўкі і дэкарацыі сталіся вялікімі падзеямі ў Вільні першых гадоў XX ст.

Мастацкая дзейнасць Рушчыца была вельмі разнастайнай, прыгадаем, напрыклад, серыю з васьмі жывых карцін у тэатры "Лютня" ў 1911 г., складзеную паводле карцін англійскіх прэрафаэлістаў, спектаклі для дзяцей "Свет казак", "Вечар паэзіі", ці клопат, якім ён атачаў моладзевы "Гурток Мастацтва". Яго кватэра (у той час - Зарэчча, 24) была жывым асяродкам культурнага жыцця.

Пра тое, што ён ніколі не парываў з Варшавай, сведчыць знакамітая сцэнаграфія Рушчыца да "Баладыны" ў Польскім тэатры ў 1914 г. Яго дзейнасць як тэатральнага дэкаратара завяршалася цудоўнымі дэкарацыямі да "Лістападаўскай ночы" ў 1930 г.

У 1922 г. на Віленскім сойме Сярэдняй Літвы Рушчыц прагаласаваў за ўключэнне Вільні ў склад Польшчы. У той час ён быў неафіцыйным прадстаўніком польскай культуры перад замежнымі місіямі і высокапастаўленымі асобамі, таксама і ў наступныя гады ён меў вялікую павагу ў гэтай ролі.

Рушчыц не меў літаратурных схільнасцей і не быў прамоўцам. Але, магчыма, будзе добра, калі я працытую яго ўласныя словы пра Вільню з яго рэдкіх выступленняў і артыкулаў: *"Горад з дзіўнай, загадкавай прывабнасцю і незнішчальнай прыгажосцю", "нельга застацца аб'якавым перад чароўнасцю пагоркаў, якія акружаюць даліну і перасякаюцца выгінамі дзвюх рэк, з'яўляюцца і зноў знікаюць у далячыні Віліі і Вілейкі", "таямнічая чароўнасць Вільні і жывапісны пейзаж", "мелодыя чароўнасці Вільні", "спеў у лініях і колерах Вільні", "горад высокіх вежаў"*.

У тых першыя дні мы наведалі таксама і сябра Рушчыца, Яна Булгака. У сваіх успамінах пра Рушчыца ў кнізе водгукаў, выдана ў 1939 г., Булгак пісаў, што абавязаны яму *"лепшымі гадзінамі свайго жыцця"*. І, хіба, так і сапраўды было, бо Рушчыц з гэтага абшарніка з Наваградчыны і фатографа-аматара, зрабіў прафесійнага фатографа і фатографа-мастака. Рушчыц арганізаваў выставу яго фатаграфій у Менску ў 1911 г. У тым жа годзе ў маёнтку Рушчыца Багданава на Ашмяншчыне, як напісаў Булгак ў кнізе: *"Рушчыц паказаў мне ўзгорак з ельнікамі на тле далягляду - знаёмы гарбаты сілуэт, знаёмы кожнаму, хто памятаў пафасную лінію гарызонту ў Рушчыцавай "Зямлі""*.

Па ініцыятыве Рушчыца Булгак заснаваў у 1912 г. у Вільні фатаграфічную майстэрню, галоўнай задачай якой была інвентарызацыя помнікаў віленскай архітэк-



Прафесар Юліюш Клос

туры паводле ўказанняў Рушчыца. "Фатаграфаванне сэрцам" - такі быў дэвіз Рушчыца, якога прытрымліваўся Булгак. *"Рушчыц на кожным кроку Вільні меў свае любімыя куткі, куды ён мяне прыводзіў і раскрываў тайну іх прыгажосці [...] Я ішоў на яго слядах, вучыўся ўлоўліваць яго пачуцці і знаходзіць свае"*, - успамінаў Булгак. *"Часам да нашых блуканняў далучаўся і Вацлаў Студніцкі<sup>3</sup>, якому я таксама павінен падзякаваць за тых гады. Студніцкі быў жывым летапісам гісторыі старой Вільні"*. Цягам некалькіх гадоў Булгак стварыў уражлівы фатаграфічны вопіс Вільні і Віленскага краю, які налічвае, напэўна, больш за 6000 фотаздымкаў. Падчас майго візіту да яго (пляц Ажэшкі, 3) ён паказаў мне свой фотаархіў.

Справа кансервацыі і інвентарызацыі помнікаў хутка па-сяброўску звязала мяне з праф. Клосам<sup>4</sup> і Булгакам. І нягледзячы на значную розніцу ва ўзросце, мы называлі адзін аднаго па імёнах. З 1919 г. Булгак быў кіраўніком майстэрні мастацкай фатаграфіі на факультэце прыгожых мастацтваў універсітэта імя Стэфана Баторыя.

У наступныя тыдні я наведаў архіварыяноса горада

<sup>3</sup> Па ўспамінам Пятраса Клімаса, менавіта фізічная бойка паміж Іванам Луцкевічам і Вацлавам Студніцкім у "Чырвоным Штралі" прывяла да адыходу братоў Луцкевічаў ад краёвай ідэі. - Л. Л.

<sup>4</sup> Юліюш Клос (1881, Варшава - 1933, Вільня) - архітэктар, фатограф, гісторык архітэктуры, прафесар універсітэта Стэфана Баторыя.



Вільні Вацлава Гізберта-Студніцкага (брата Уладзіслава<sup>5</sup>) і Міхала Брэнштэйна<sup>6</sup>, да якога ў мяне быў рэкамендацыйны ліст ад прафесара Батоўскага. Брэнштэйн быў куратарам аддзела рукапісаў універсітэцкай бібліятэкі. Ён шмат гадоў правёў у Жамойці і стаў лепшым знаўцам гісторыі, этнаграфіі, статыстыкі і помнікаў роднай Жамойці. Бібліяграфія яго прац у гэтай галіне і па цэлым Вялікім Княстве Літоўскім складала больш за 600 адзінак і ён справядліва атрымаў ступень ганаровага доктара Універсітэта Стэфана Баторыя. Паміж намі склаліся вельмі добрыя адносіны, чаму спрыялі пачуццё гумару Брэнштэйна і яго тонкі розум. Ён любіў жартаваць. Запомніўся яго аповед, як у канцы XIX ст. ў Панямуні (Брэнштэйн нарадзіўся і доўгі час жыў у Тэльшах на Жамойці) ён стаў прыхільнікам барацьбітоў з алкагалізмам. На вялікім сходзе было вырашана стварыць таварыства цвярозасці. Пасля агульнага сходу, арганізавалі сумесны абед у рэстаране. Пасля гэтай вячэры членаў антыалкагольнага таварыства слугі разносілі па-дамах. Перад смерцю (у 1938 г.) ён праявіў да мяне добразычлівасць бо запавядаў Нацыянальнаму музею свой вельмі каштоўны залаты гадзіннік, зроблены ў XIX ст. Аляксандрам Радніцкім, з відам Вострай Браны, выгравіраваным з аднаго боку, і Троцкага возера з лодкай на пярэднім плане, з другога боку.

Адразу пасля прыезду ў Вільню я завязаў кантакты з людзьмі, якія былі неабходны мне прафесійна. Праз Брэнштэйна я ўвайшоў у кантакт з Віленскім таварыствам сяброў навукі, з музейнымі калекцыямі Таварыства і з

прафесарам Станіславам Касцялкоўскім<sup>7</sup>, чыя высакродная жыццёвая пазіцыя усімі высока цанілася. Скончыў ён сваё жыццё старэйшым членам Акадэмічнай супольнасці Лонданскага ўніверсітэта Стэфана Баторыя. Я рады, што машынапіс яго вялікай працы пра Антонія Тызенгаўза, які быў перададзены мне на захаванне падчас вайны, я захваў і вярнуў прафесару Касцялкоўскаму ў пасляваенныя гады ў Лондане. Манументальная двухтомная манаграфія пра Тызенгаўза была выдадзена Акадэмічнай супольнасцю ўніверсітэта Стэфана Баторыя ў Лондане ў 1970 г.

Я не шукаў кантакту з элітарным асяроддзем шляхецкага паходжання, выдатнымі прадстаўнікамі якога былі Аляксандр Мыйштовіч<sup>8</sup> (бацька ксяндза Валяр'яна Мыйштовіча, выбітнага выдаўца ў Рыме крыніц па гісторыі Польшчы з Ватыканскіх архіваў) і прафесар Мар'ян Здзяхоўскі<sup>9</sup>.

Мыйштовіч, прыхільнік пагаднення з царом, "кацярынец", гэта значыць удзельнік цырымоніі адкрыцця помніка Кацярыне II у Вільні ў 1904 г. за што быў ўганаваны годнасцю "камер-юнкера", быў непрыемнай для мяне постацю, нягледзячы на тое, што ў Польшчы даслужыўся нават да пасады міністра. Адночы я быў на вечарыне ў Здзяхоўскага, які карыстаўся вялікай павагай і прызнаннем у Вільні. Але гэты віленскі сепаратыст, "тутэйшы", які вагаўся паміж хрысціянствам Шатобрыяна і Яснай Палянай Галстога, не быў мне сімпатычным, быў ён расійскім славянафілам<sup>10</sup>.

<sup>5</sup> Юзаф Мацкевіч пісаў: "Прафесар Уладзіслаў Гізберт-Студніцкі (у апошнія гады ён абмяжоўваўся толькі другой паловай прозвішча) родам быў з Лівоніі і ўсёй сваёй істотай належаў XIX ст. "Прафесарам" яго назвалі пазней па трох прычынах: па-першае, некаторы час ён выкладаў у віленскім Інстытуце вывучэння Усходняй Еўропы; па-другое, гэтае званне падыходзіла яму па ўзросту; па-трэцяе, ён быў па-прафесарску рассяяны. Аб яго няўважлівасці хадзіла мноства гісторый. У яго быў брат Вацлаў, віленскі архіварыюс. Таксама нізенькі, падобны на брата, нібы блізняк, і таксама рассяяны. Адночы, пасля збору Таварыства сяброў навук, Студніцкія пераблыталі паміж сабой свае паліто. Іншых такіх жа кароткіх паліто больш у раздзявальні не было. Заўважылі яны гэта, толькі калі выйшлі разам і ўжо рухаліся ў паліцэйскі ўчастак падаваць скаргу аб крадзяжы паліто. Можна, гэта і анекдот: хто б з-за такога пайшоў у паліцыю? Але вось праўдзівы выпадак. Раз, калі Студніцкі ехаў на рамізнiку, ён раптам нешта ўспомніў, спыніў рамізнiка, сышоў і накіраваўся ў адваротны бок. Рамізнiк павярнуў каня і паслухмяна рухаўся ўздоўж тратуара, мяркуючы, што гэта такі прафесарскі капрыз. Толькі на трэцяй вуліцы ён звярнуўся: "Паночак, а дакуль гэта будзе?" Узнік буйны скандал, бо Студніцкі быў упэўнены, што ўвогуле ні на якім рамізнiку не ехаў. У рэдакцыю ён, бывала, з'яўляўся ў крухмаленым каўнерыку, але без прышпіленага гальштука..." - цыт па: Культура. 1965. №12. - Л. Л.

<sup>6</sup> Міхал Яўстахі Брэнштэйн (1874 г. у Тэльшах - 1938 г. у Вільні) - бібліятэкар, бібліяфіл, гісторык, археолаг і этнограф-аматар. - Л. Л.


<sup>7</sup> Станіслаў Касцялкоўскі (1881 г. у Гародні - 1960 г. у Пітсфард-Холе каля Нортгемптана, Вялікабрытанія) - гісторык, даследчык гісторыі Літвы, прафесар Віленскага ўніверсітэта Стэфана Баторыя. - Л. Л.

<sup>8</sup> Аляксандр Мыйштовіч (1864 у Ковенскай губерні - 1943, Рым) - палітычны і дзяржаўны дзеяч. Віца-старшыня Ковенскага таварыства сельскай гаспадаркі (1900-1904), дэпутат (1909-1917) ад Ковенскай губерні ў Дзяржаўны Савет Расійскай імперыі, старшыня (1921-1922) Часовай урадавай камісіі Сярэдняй Літвы, шматгадовы старшыня Віленскага зямельнага банка. У Польшчы быў міністрам юстыцыі (1926-1928) у кабінетах Юзафа Пілсудкага і Казіміра Бартэля. У 1905-1911 гг. быў прыхільнікам ідэй "краёвасці" і фінансаваў выданне газеты "Кур'ер Літоўскі", у 1918-1939 гг. быў адным з лідараў "віленскіх кансерватараў". - Л. Л.

<sup>9</sup> Мар'ян Эдмундавіч Здзяхоўскі (1861, Ракаў - 1938, Вільня) - публіцыст, літаратуразнавец і філосаф, рэктар Універсітэта Стэфана Баторыя (1925-1926). - Л. Л.

<sup>10</sup> Пра прафесара Мар'яна Здзяхоўскага з вялікай павагай пісаў Антон Луцкевіч. Гл: Nowina. O duszy białoruskiej Syrokomli // Preglad Wilenski. 1937. № 9. S. 5-6. (у маім перакладзе: Луцкевіч Антон. Аб беларускай душы Сыракомлі / Наша слова.pdf № 5 (57), 1 лютага 2023.) - Л. Л.





Злева на права: Ян Булгак, Станіслаў Лорэнц, Юліюш Клас, 1930 г.

Пра віленскіх і наваградскіх землеўладальнікаў я не меў аніякага паняцця. Добра памятаю, што пісаў Булгак, сам абшарнік, у "размовах з Рушчыцам": "...аднойчы, пасля тэатра [у 1913 г.], мы з Рушчыцам апынуліся ў кабарэ Шумана ў бернардынскім садзе. Было гэта месца дзе жыла муза ўзроўню расійскага унтэр-афіцэрства, узроўню, харакэрнага для тых часоў і для ўсяго, што культывавала у той час у нашым краі [...] Не перашкаджала гэтаму тое, што тут пранівалі высокія заробкі расійскія чыноўнікі і свае магнацкія багацці нашы абшарнікі, якія задавалі тон у тагачаснай Вільні".

Вільня ў тых часы была адзіным горадам, дзе не існавала праблем з жыллом. Заўсёды былі свабодныя кватэры, і яны здаваліся па нармальным кошце.

Мой мастацкі аддзел пры ваяводскай управе займаў зусім асобную частку будынка. Трапіць сюды можна было не праз галоўны ўваход, а з Саборнай плошчы праз браму ў бакавы двор, адтуль па сходах кухоннага тыпу на другі паверх. Аддзел меў тры пакоі: мой кабінет, вялікі кабінет, дзе сядзелі Лапалеўскі і Шрам (Шрамаўна), і пакой, у якім ствараліся фота- і дакументальныя архівы, а таксама

захоўваліся справы помнікаў.

У 1928 г. Тадэвуш Лапалеўскі толькі што выдаў кнігу паэзіі пад назвай "Прыгожая вандроўка", у ёй мелася некалькі вершаў, прысвечаных Вільні. Ён быў маім намеснікам, але большасцю штодзённых спраў займалася Шрам. Мы не надта перашкаджалі Тадэвушу ў яго больш сур'ёзнай працы, напрыклад, у напісанні ў 1931 г. добрага рамана "Правінцыялы". У нас з жонкай хутка склаліся сардэчныя асабістыя адносіны з Лапалеўскімі.

Тадэвуш Лапалеўскі завяршыў нашу гісторыю ў тых краях прыгожай кнігай, выддзенай у пазнаньскай серыі Вэгнера, пад назвай "Паміж Нёманам і Дзвіною - Віленска-Наваградская зямля". На падараваным мне ў лютым 1939 г. асобніку кнігі ён напісаў прысвечэнне: "*Майму любімаму Стаху на памяць аб нашых агульных шпацырах па Вільні, Навагрудку і Слоніму, са шчырым сяброўствам*".

Выдатнай асобай была Гелена Шрам, мастачка-жывапісец з Падгужжа Карпацкага, дачка прафесара Ягелонскага ўніверсітэта, якая вучылася ў Кракаве, Мюнхене і Парыжы. Цікавілася сярэднявечным жывапісам, а пасля вяртання ў Польшчу - народным мастацтвам. У пачатку 1920-х гг. разам з Зоф'яй Бадуэн дэ Куртэнэ займалася касцельнымі паліхроміямі і пачала маляваць на шкле. У 1925 г. пераехала ў Вільню працаваць на факультэце мастацтваў. Вялікую актыўнасць мела ў "Таварыстве падтрымкі народнай прамысловасці" і ў "Базары народнай прамысловасці ў Вільні".

У ваяводскай управе я ў першыя дні сустрэў важных людзей. Віца-ваявода Кіртыкліс - былы маёр жандармерыі, быў непрыемным чалавекам, і яго жонка Яніна, старшыня "Грамадзянскай працы жанчын", нам таксама не спадабалася. Гэта былі людзі невысокага культурнага ўзроўню, абое звязаныя з "двойкай" генеральнага штаба<sup>11</sup>. Блізкія службовыя стасункі склаліся ў мяне былі з начальнікам Адміністрацыйнага дэпартамента Дваракоўскім, кіраўніком Дэпартамента аховы здароўя доктарам Рудзінскім (бацькам кампазітара), ахвотна дапамагаў мне дырэктар грамадскіх работ Сіла-Навіцкі. Інтэлігентам быў радца Віктар Пятровіч (аддзел веравызнання) і радца Міхал Паўлікоўскі. Гэты, апошні, землеўладальнік з Меншчыны, выдатны паляўнічы, быў рэдактарам дадатка газеты "Слова" Мацкевіча пад назвай "Дзе, ах дзе трубы паляўнічыя граюць". У эміграцыі ён апублікаваў свае ўспаміны пад назвай "Дзядзінец і юнацтва Тадэвуша Ірценьскага" (Лондан, 1959 г.).

Мае адносіны з ваяводскай управай былі даволі свабоднымі, бо ваяводзе я падпарадкоўваўся толькі ў адміністрацыйных справах, а непасрэдна быў падпарадкаваны Міністэрству Веравызнання і Асветы.

**Пераклад і каментары Леаніда Лаўрэша.**  
(Працяг у наступным нумары.)


<sup>11</sup> Другі аддзел Генеральнага штаба (да 1928 г.), потым Галоўнага штаба - вайсковая выведка. - Л. Л.




# Беларусы сустракаюцца з індзейцамі Магчыма, у Вест-Індыі, магчыма, у Бразіліі і Аргенціне, дакладна ў Мексіцы і ЗША: Грынкевіч, Казадой, Карнюк; беларусы ў Новай Курляндзі, або Каланіяльная мара пра Табага

(Працяг, пачатак гл. у № 19, 22, 24, 27, 30-34, 36-48,  
50-52 (2022); 1-36 (53-88) за 2023 г.)

Не выключана, што ў лік каланістаў з Курляндзі на востраве Табага, які на працягу дзесяцігоддзяў у 17 ст. належаў як калонія гэтай квазідзяржаве, трапілі і асобы беларускага паходжання, хаця ў літаратуры адзначаецца, што перасяленцы складаліся ў асноўным з прыбалтыйскіх немцаў. Курляндскае герцагства было васальным у адносінах да Рэчы Паспалітай, а беларускія патрыёты акцэнтуюць, што было васалам ВКЛ, адпаведна - Табага - беларуская калонія. "Праблему" Табага згадвалі многія беларускія аўтары, і яна сапраўды цікавая - пры ўмове, што можна будзе знайсці першых беларусаў у Вест-Індыі



Letter from Abram Dridzo p. 2 of 2



Letter from Abram Dridzo (Дридзо, Дрызда) s.d.  
postmark Leningrad 1986-10-27, received 1986-10-30.  
Latvian Tobago among the topics. P. 1 of 2.

Historical Society of Trinidad and Tobago  
20 Henry St.  
Port of Spain  
Republic of Trinidad and Tobago

March 31, 1993

Dear Colleagues:

We are interested in the "kurländischen" period of Tobago's history.

I am writing a monograph on Byelorussian-American Indian relations and looking for Byelorussians or persons of Byelorussian origin among the German and Lettish colonists.

We will appreciate any recent information on the Couronians in the West Indies.

We hope to know more about your Society and its activities.

Sincerely yours,

А. Сімакаў  
Executive Secretary  
Byelorussian-American  
Indian Society

Letter to Historical Society of Trinidad and Tobago  
1993-03-31. Каб паказаць, што Беларусь таксама  
мае горды статус рэспублікі, мы, як выключэнне,  
далі ў сваім адрасе не "Belarus", а "Republic of  
Belarus"



Канверт ад "Краеведческий и художественный музей" (Дaugавпилс) letter of 1991-11-30, postmark Daugavpils 1991-11-30

яшчэ тады, калі індзейцаў на шматлікіх астравах яшчэ не знішчылі і не асімілявалі. Пры гэтым працягваем паўтараць тэзіс, што сярод немцаў і, упэўнена сцвярджаюць, латышоў у прынамсі адной пасяхова дастаўленай на Табага партыі каланістаў са значнай ступенню верагоднасці маглі быць беларусы або асобы з беларускімі каранямі. Па ацэнках, усяго перасяленцаў магло быць да пяці соцень.

Гэты эпізод таксама называлі ""залатым векам" латвійскага каланіялізму". Гучаў і дакор у спрыянні продкамі нашых суайчыннікаў па СССР знішчэнню індзейцаў і эксплуатацыі неграў-рабоў. Пры гэтым іспанцы чамусьці не шукалі ворага ў курляндцах, як гэта яны рабілі ў выпадку з англічанамі і галандцамі. Магчыма, з-за таго, што ні васал, ні сама Рэч Паспалітая не ўспрымаліся супердзяржавай, здольнай быць іх канкурэнтам.

Тым не менш, Брытанскую імперыю абвінавачвалі ў страце Латвіі свайёй калоніі.

"Сёння настаў час узняць пытанне аб вяртанні спрадвечных зямель Латвіі - Табага і Гамбіі, іх закону-ладальніку - народу Латвіі. Рукі прэч! Табага быў, ёсць, і будзе латвійскім!" (пераклад з рускай). Амаль зусім бяскрыўдны жарт - сітуацыя яўна не роўная фалклендскай.

Пра курляндскі Табага пісаў А. Дрызда, якога А. Мальдзіс памылкова адносіў да выхадцаў з Беларусі, - мы звязаліся з ім і атрымалі адказ, які характэрны сапраўдным ленінградскім інтэлігентам.

**ГРЫНКЕВІЧ Мікалай** (16) - Мэцью Намі, юрыст у Учыта (Канзас) і энтузіяст даследавання праваслаўнай гісторыі ЗША, які вывучыў абставіны смерці бацькі жонкі Грынкевіча, са здзіўленнем выявіў, што разанскае прозвішча Кедраліванскіх паходзіць ад слоў *кедр* і *Ліван*. Прычына яго асаблівага сантыменту ў гэтым выпадку - яго ліванскія карані і прыналежнасць да Antiochian Archdiocese. "Сірыйцы" - значная частка Прусаўскай

0	О ШКОЛЕ	
0	عن المدرسة	
0	'AN AL-MADRASAH	
6	В школе 23 мальчика.	
6	في المدرسة 23 فتاة وفتيان وأولاد	
6	Fi al-madrasah thalāthah wa-'ishrūna waladan.	
7	Они разделены на 3 класса.	
7	وهي إلى ثلاثة صفوف	
7	Wa-qusimū ilā thalāthat sūfūf	
8	Классные комнаты служат вместе с тем и занятиями.	
8	وعرف الصفوف تخدم في نفس الوقت لتعليم	
8	Wa-ghuraf al-sūfūf takhdimu fī nafs al-waqt li-tasliyah.	
9	Комнаты для рекреационных часов нет никакой.	
9	ولا غرفة لساعات الاستراحة	
9	Wa-lā ghurfah li-sā'at al-istirāhah.	
10	Все классные комнаты (спальни также) находятся в подвальном этаже.	
10	وكافة غرف الصفوف (وكذلك غرف النوم) تقع في طابق السرداب	
10	Wa-kull ghurfah al-sūfūf (wa-ka-dhālikā ghurfah al-nawm) yaqū'u fī ṭābiq al-sardāb.	
11	Для из них так слабо освещены, что посередине их уже нельзя разобрать печатной кинки.	
11	وإثنان منها مضيئة الاستخدام بحيث يصعب تمييز مطبوعة صغيرة في وسطها	
11	Wa-ithnatāni minhā da'īfat al-istidā' bi-haylhu yashūhu tabyīn kutub matbū'ah sābiqatan fī wusthimā	
11	Вентиляции никакой.	
12	ومن عدم تهوية	
12	Wa-min 'adam tahwiyah.	
12	сырость и вонь.	
13	فن رطوبه ورائحة	
13	Fa-min rutūbah wa-natānāhu.	
14	Второй класс и столовая помещаются в одной и той же комнате.	
14	والصف الثاني وغرفة الصفوة يقرآن في نفس الغرفة الواحدة	
14	Wa-al-saff al-thānī wa-ghurfah al-sufrah yaqū'āni fī nafs al-ghurfah al-wāhidah.	

Арабскі пераклад нататкі Ісы Альмісры "Пра школу" (даслана і атрымана 2014-05-14). Excel screenshot pt. 1 of 2

15	Восьмилетние мальчики подлежат тем же правилам и ведут тот же образ жизни, как и 15-летние.	
15	والأولاد الذين هم عمر ثمانية سنوات يخضعون لنفس القواعد وتلك مثل الحياة كمثل الذين هم عمر خمس عشرة سنة	
15	Wa-al-awliād al-ladhina 'umrūhum thāmāni' sanawāt khādi' 'un li-nafs al-qawā'id wa-dhāt namat al-hayāt ka-amthāl al-ladhina 'umrūhum khamsa 'ashrata sanatan.	
15	Число занятий их такое: классных занятий с учителями 3 1/2 часа (от 1 1/2 до 5 пополудни), приготовление уроков 3 часа (9 - 11 утра); пенки 2 часа (11 - 12 утра и 5 - 6 вечера), церковная служба 2 часа (6 1/2 - 7 1/2 утра).	
16	وعدد مهنهم هكذا: الصف الثاني مع معلمين ثلاث ساعات ونصف (من الواحدة والنصف إلى الخامسة بعد الظهر) إعداد الواجب ثلاث ساعات (الثلاثاء-الجمعة عشرة صباحاً) : الغناء جازين (الجمعة عشرة-الثلاثاء عشرة صباحاً) والخدمة (الثلاثاء) : الخدمة الكنسية ساعتين (الثلاثاء والنصف-الثلاثاء والجمعة-الثلاثاء مساءً).	
16	Wa-hasab minhatihim hākadhā: al-saff al-mushtaghāl ma'a mu'allimin thalāth sā'āt wa-nisf (min al-wāhidah wa-al-nisf ilā al-khāmisah ba'da al-zuhri); idād al-durūs thalāth sā'āt (al-thāminah—al-hādīyāta 'ashrata sabāhan); al-ghinā' sā' atayn (al-hādīyāta 'ashrata—al-thāniyāta 'ashrata sabāhan wa-al-khāmisah—al-sādisah masā'an); al-khidmah al-kanasiyah sā' atayn (al-sādisah wa-al-nisf— al-sābi'ah wa-al-nisf).	
16	По субботам и праздникам продолжительность службы до 6 часов в день.	
17	وأيام السبت والأعياد مدة الخدمة إلى ستة ساعات في يوم	
17	Wa-ayyām al-sabt wa-al-ayād tamtaddu al-khidmah ilā sitt sā'āt fī yawm.	
18	Заставляют детей носить длинные волосы, отчего они развелись сильно.	
18	ويجبرون الأطفال برفع الشعر الطويل، فمن أماء هذا ازداد الغضب	
18	Wa-yaj'alūna al-afāl yata'adūna al-sha'r al-tāwīl fa-min ahl hādihā izdāda al-qamī bi-qūwah...	
18	Епископ присвоил себе деньги мальчиков, приехавших с ним сюда.	
19	والأسقف خص نفسه مال الأولاد الذين وصلوا معه إلى هنا	
19	Wa-al-usūf khāṣṣa li-nafsihi mā'l al-awliād al-ladhina wasalū ma'ahū ilā hunā.	
20	Ми всем (12 человек) были выданы прононы, и от прононов у каждого осталось не менее чем по 200 долларов.	
20	وربما كلهم (إذا عندهم) بدل النقود وما يقضي من الدين لكل أحد. ليس أقل من مائتي دولار	
20	Wa-zūwida kulluhum (thnā 'ashara shakhṣan) bi-badal al-safāriyah wa-mā yatabaqqā min al-badal li-kull ahad laysa aqall min mi'atay dūlar.	
21	Несколько человек из приехавших мальчиков уже сплавлены в Аляску, и ни одному из них не дали денег, даже чтобы купить какую-нибудь одежду, несмотря на более чем очевидные нужды.	
21	وقد اقتضت في ألاسكا عدة قضاة من الأولاد الذين وصلوا ولا أحد منهم لم يمسك مالا حتى اقتراء شهر، من مائةين رقماً عن الاحتياجات الأكثر من ما هو واجب	
21	Wa-qad intafada fī Alāskā 'iddat ashkhās min al-awliād al-ladhina wasalū wa-lā ahad minhum lam yu'ti mālan hattā li-ishi'rā' shay' min malābis raghman 'an al-ihtijājāt al-akthar min mā huwa wāji'b.	

Arabic translation of "On the School" from Isa Almisry (\*.xls file) 2014-05-14, pt. 2 of 2

Амерыкі, яны не "актывізаваліся" ў сувязі рэфармаванай школай 1888-1892 г., але пазней іх імёны рэгулярна з'яўляюцца ў гісторыі царквы ў Амерыцы. Арабы - важны кантынгент, які можа вывучаць і гісторык царкоўнай школы ў Сан-Францыска - першай прусаўскай навуцаль-



най установы, для падрыхтоўкі служак царквы ў ЗША пасля пераходу да іх Аляскі.

Прыгоды на крайнім Захадзе ў лёсе Грынкевіча ўрэшце змяніліся на дзівосныя ўражанні ад Сярэдняй Азіі - не без басмачоў.

Кніга пра мусульманства ў перакладзе праваслаўнага святара Грынкевіча - "Мекка ў апісаннях еўрапейцаў" А. Ралі (Ташкент, 1913) - мае яшчэ тую цікавую асаблівасць, што выдавец - ташкенцкі равін, які, як і Грынкевіч, нарадзіўся ў Паўночна-Заходнім краі - у Нясвіжы.

Абрам Лейбавіч (Львовіч) Кірнер у 1900-1917 гг. быў "казённым равінам Ташкента", у 1906-1917 гг. - выдаўцом і рэдактарам газеты "Ташкентский курьер", ён адзін з заснавальнікаў Ташкенцкага яўрэйскага таварыства аматараў музычна-драматычнага мастацтва "Аўрора" (1910).

Транслітарацыя Google Translate:

"EANALMADRASA

*Fi almadrasat thalatat waeishrun wldan a. Waqisamuu 'iilaa thalathat sufuf. Wghuraf alssfwf takhdam fi tafas alwaqt litaslia. Wla ghurfat lisaeat alaistiraha. Wkl ghurfat alssfwf (wkadhaliq ghurfat alnwm) yaqae fi tabiq alsirdab. Waithnan minha daeifata alaistida' bihayth yastahil tabyin kutub matbueat sabqtan fi wastihima. Wmin eadam tahwia. Fmin rutubat wanatana.*

*Walssf alththany waghurfat alssfrt yaqae an fi tafs alghurfat alwahida. Wal'awlad alladhayn eumruhum thamani sanawat khadieun linafs alqawaeid wadhat namat alhayat ka'amthal alladhayn eumruhum khams eashrat sn. Wahasab mihnatihim hakadha: alssf almushtaghil mae mellmyn thalath saeat wanisf (man alwahidat walnisf 'iilaa alkhamsat baed alzhr); 'iiedad alddrws thalath saeat (alththamnt-alhadyt eashrat sbahan); alghina' saeatayn (alhadiat eshrt-alththanyt eashrat sbahan walkhamst-alssadst msa'an); alkhidmat alkanasiat saeatayn (alssadst walnsf-alssabet walnnsf). Wayam alssbt wal'aeayad tmt alkhidmat 'iilaa st saeat fi yawm. Wayajealun al'atfal yartadun alshsher alttwyl famin 'ajl hadha azdad alqaml bqww...*

*Wal'asquf khs linafsih mal al'awlad alladhayn wasaluu maeah 'iilaa huna. Wzwwd kllhm (athna eshrshkhsan) bibadal alssfryt wama ytbqqa min albadal lkl 'ahad lays aql min miyatay dular. Wfd aintafad fi 'Alaska eddt 'ashkhas min al'awlad aladhin wasaluu wala 'ahad minhum lam yuet malaan hty liaishtira' shay' min malabis rghman ean alaihtiajat al'akthar min ma hu wadih".* [trans. into Arabic by Isa Almisry]

(Grinkevich, Nikolai. Ean almadrasa / [trans. by Isa Almisry] // Веснік БІТ. 2014. 15 мая. № 27.)

Верагодна, ёсць сэнс даць тэкст Грынкевіча і ў выглядзе кітаба - кнігі, напісанай на беларускай мове арабскім пісьмом.

**КАЗАДОЙ Настасся** - "кінула добрую працу дзеля

Здравствуйте, Аlesia! Спасибо за перевод Вашей статьи. С интересом еще раз ознакомился с ней на родном языке, что намного приятнее. А я ровно месяц назад возвратился с Аляски. Жил почти неделю в Джуно у моего доброго приятеля-американца, а потом еще почти неделю - в Ситке, где проходила научная конференция по Русской Америке. На Аляске мне очень понравилось, но дорога туда и обратно - ужас! Чубайсу такого не пожелаешь. В Джуно добирался 32 часа, обратно - 41.

Аляскинская природа - выше всяких похвал (см. фото), царь - идиот, что продал колонии, теперь лично в этом убедился. Что касается конференции, то, к сожалению, ничего принципиально нового по истории РА на ней не услышал, правда, у Кана был интересный доклад, но он касался Сергея Костромитинова и выходил за пределы истории РА глубоко в американский период. В основном шел повтор старого материала - о А.Ф. Кашеварове, Бочарове, Тараканове и проч. Да, был еще хороший доклад Жени Анищенко об алкоголизме среди туземцев РА, но у меня самого вышла статья на эту тему еще в 2007 г. Но что касается всяких иных мероприятий - экскурсий, банкетов и т.д., то тут было все отлично. В целом поездкой очень доволен. Ну, а то, что мой Словарь слабо "засветился" в Интернете - то тут ничего удивительного нет, это глубоко периферийная тема. Высоко оценили словарь крупные специалисты: Сергей Кан лично благодарит за него, так как ему словарь сейчас очень нужен для работы над новой темой о креолах; Джим Гибсон вообще заказал и купил уже два словаря (зачем ему два - не знаю).

У меня сейчас довольно существенная нагрузка в университете, так что пришлось отказаться от поездки в Вологду, где в начале октября будет научная конференция - послал туда свой доклад. Сегодня получил с Аляски приятную новость - Аляскинское историческое общество присудило премию моей статье, опубликованной в журнале "Аляска Хистори" в 2009 г.: лучше поздно, чем никогда. Вот, пожалуй, основные новости. Всего доброго! А.Г.

Text: 1-Ново-Архангельск.jpg 1-Indian Totem Poles.JPG 1-Алк-бсы.jpg 1-Аляска Mountains.jpg

**Андрэй Грынёў (Гринеў) на Алясцы. E-mail of 2010-09-25 from Andrei Grinev RE conference on Russian America in Sitka**

*таго, каб паглядзець свет".* На момант інтэрв'ю, аператыўна знойдзенага намі нядаўна, была намеснікам кіраўніка аддзела турызму на круізных лайнерах - таксама някепская работа.

Матэрыял называецца "Праца ў моры дала зразумець, што ўсё ў гэтым жыцці магчыма". Гэта абсалютна слушна, бо нішто так не пашырае свядомасць, як марское падарожжа. Новы "прыгодніцкі лад жыцця" змяніў "жыццёвую філасофію" гераніні "карэнным чынам".

Настасся - ураджэнка Бабруйска, выпускніца школы там і МДЛУ: *"лінгвіст, выкладчык англійскай і італьянскай моў, а таксама рускай як замежнай".* Прайшла магістратуру па замежнай літаратуры, працавала выкладчыцай і перакладчыцай.

Настасся таксама абаронца жывёл, а знаёмства з сабакам Нафанем у матэрыяле называецца лёсавызначальным.

*"У 2015 годзе я з'ехала працаваць на рэсэпшн у кампанію Carnival, дзе і працую сёння. Першы час мне вельмі падабалася праца, бо яна была вельмі адказная. На караблі рэсэпшн адказвае за ўсё!*

*У разуменні нашых людзей ты проста стайш прыгожа і выдаеш ключы. А ў Амерыцы - гэта цэлы свет і бязмежны спіс абавязкаў, якія ўключаюць лідарства пры эвакуацыі ў выпадку надзвычайных сітуацый.*

*За гэта мне прысвоілі афіцэрскае званне, ну і што казаць, белая афіцэрская форма з пагонамі мяне*



*Sitka, Alaska (formerly Novo-Arkhangelsk) one of 4 photos received from Andrei Grinev on 2010-09-25*



*Auke Bay, Juneau, Alaska (from A. Grinev)*



*Indian Totem Poles (courtesy of Andrei Grinev)*



*Alaskan coast and mountains (from Andrei Grinev)*

гажосці ўзбярэжжа Аляскі, калі яго запрасілі туды на канферэнцыю ў 2010 г.

*"За столькі гадоў падарожжаў я думала, што ўсё ўжо бачыла. Але Аляска мяне па-сапраўднаму ўзбадзёрыла і ўзрушыла.*

*Першае адчуванне было, што я прыехала дадому. Прырода, паветра, лес, жывёлы... Алені, ласі і мядзведзі, якія могуць проста прайсці побач, марскія коцікі, арлы лётаюць над галавой, як у нас гадубы. Незвычайна чыстае паветра і вельмі спакойнае і размеранае жывіццё.*

*Людзі радуюцца кожнаму дню, з цікавасцю назіраюць за куранятамі ў сваім двары, а ўвечары ў бары абмяркоўваюць, што кураняты рабілі і як яны гулялі.*

*Аляска вельмі адрозніваецца ад іншых амерыканскіх штатаў, тут людзі далёкія ад палітыкі і сусветных крызісаў, яны вельмі беражліва ставяцца да прыроды, тут не ўбачыш гор смецця. Усюды ёсць чыстыя грамадскія прыбіральні, лавачкі і смеццевыя бакі.*

*Мясцовыя людзі займаюцца актыўнымі відамі спорту, летам узмоцнена працуюць, а зімой адпачываюць, таму што заканчваецца турыстычны сезон".*

таксама цешыла. Але няма мяжы дасканаласці, і мая цяга да вандровак прывяла ў аддзел экскурсій".

Яна наведала многія краіны Амерыкі: пабывала на вест-індскіх астравах - "Карыбскіх, Багамскіх, Антыльскіх, Бермудскіх", у Мексіцы. У бягучым сезоне, як кажа Настасся, ён пашанцавала трапіць у лік 12-ці са ста прэтэндэнтаў, якіх адправілі на Аляску. Не сумняваемся, што гэта заўсёды шчасце - нават наш калега А. Грынёў, які не прывык здзіўляцца, не стрымаў эмоцый ад пры-



"Пакуль маё самае любімае месца з тых, у якіх äää äçëäñü äü öü, - Äëýñëä, - кажа бабруйчанка. - Вядома, у кожнай краіне было нешта сваё. Мяне заўсёды радуе дамініканская і мексіканская гасціннасць, і хоць гэтыя краіны вельмі далёкія ад Беларусі тэрытарыяльна, уменне сябраваць і прымаць гасцей, дапамагаць у цяжкую хвіліну робяць іх падобнымі да нас.

А па Алясцы ў нас сямідзённыя круізы, і кожны дзень мы спыняемся ў розных партах: Джуна, Скагуэй, Кетчыкан, Icy Strait Point, Сітка, Вікторыя (Канада), і праходзім праз фіёрд Трэйсі Арм. Раніцай прыбыццё, вечарам адбыццё".

"Па-першае, калі чалавек суткамі працуе і ў прыныце жыве на працы, як у маім выпадку, ён пачынае шанаваць маленькія радасці. Калі я жыла ў Беларусі, то, як і ўсе, чакала пятніцы, выхадных, і мне здавалася, што я так стамілася, працуючы пяць гадзін на дзень і мне трэба адпачыць, - смяецца Настасся. - А тут мы не ведаем дні тыдня, таму за выхаднымі няма сэнсу сачыць. Нашы дні мы лічым па партах.

Яшчэ ў нас няма бальнічных, як аказалася, можна пахварэць пару гадзін і нават ачунаць. Выключэннем быў каранавірус, калі міжнародная арганізацыя аховы здароўя абавязвала ізаляваць хворых на яго.

Праца ў моры мне дала зразумець, што ўсё ў гэтым жыцці магчыма і няма перашкод, калі сам сабе іх не пабудуеш. Людзі валодаюць велізарным патэнцыялам, але не заўсёды ведаюць, як яго выкарыстоўваць.

Досвед працы з рознымі нацыянальнасцямі даў зразумець, што няма дрэнных нацый, а ёсць проста дрэнныя людзі ў кожнай краіне".

**КАРШУК Аляксей** - не ўбачыў індзейскіх рыс у чылійцах, якія прыехалі ў Беларусь, але прыпісаў бераставіцкаму беларусу падарожжа праз Амазонію. Без індзейцаў і кракадзілаў на ўсім маршруце. Але ў "рамане-былі" - яшчэ сяброўства з індзейцам, з якім нібыта разам працаваў Клемус Кавальчук (Klemus Kowalczuk?).

"Алекшыцкі рэстаран трымаў Клемус Кавальчук, празваны Амерыканцам. Кар'еру гэты чалавек зрабіў нядаўна.

Вярнуўся Клемус з бацькамі пасля вайны з бежанства ды ўбачыў, што даў прамашку: з гаспадаркі хлеба хапала ўсяго да Каляд, а заробку - ніякага. У Расію назад не пускалі. Завітаў у вёску вярбоўшчык у Аргентыну [Аргенціну]: Клемус, не раздумваючы, паехаў за акіяна.

Неўзабаве ў Алекшыцы прыйшло пісьмо з Паўднёвай Амерыкі. Малодшы Кавальчук пісаў, што з індзейцамі працуе ў каланіста парабкам. На пытанне сяброў, як яму там жывецца, эмігрант адказаў вершам:

"У халоднай Рыгентыне  
жыве Клемус на чужбыне.  
Край вялікі, край далёкі,  
жыве Клемус адзінока.  
Усё Клемусу гаротна,

язык ломіць - так маркотна.

Й калунае ў кансерве  
мясо з нейкай дохлай сцярвы!"

Аднойчы Кавальчук вычытаў, што бразільская газета аб'явіла ўзнагароду 10 000 долараў таму, хто пройдзе сельву да Амазонкі. Клемус кінуў каланіста, пехатой дабраўся да Бразіліі, запрапанаваў і сваю кандыдатуру.

На пакарэнне джунгляў стартвала трыццаць сем сарвігалоў розных нацыянальнасцей, сярод іх знайшоўся і адзін беларус. Карэспандэнты не знайшлі ў слоўніках адпаведнай назвы і запісалі Клемуса ўкраінцам. Па ўмовах конкурсу ўвесь час трэба было ісці аднаму, мець пры сабе толькі нож і кампас, а праз паўтара месяца на Амазонцы пераможцаў меўся чакаць кацёр.

- Не бойся пумы, ягуара, тапіра ці алігатора, - павучаў яго на развітанне стары індзеец, з якім ён у каланіста-немца пасвіў кароў. - У джунглях самае страшнае - павукі, машкара, рыбка-піранія ды мурашкі, якія ў момант пакідаюць з чалавека адзін шкідет. Не чапай прыгожых кветак, матылёў, фруктаў - усе яны з атрутай! І не пі без фільтра вады - у вас, белых, далікатныя страўнікі!

Клемус усе парады індзейскага сябры запамніў добра.

Яшчэ алекшынец падумаў гэтак: калі ён мае выйсці да Амазонкі, то найлепш трымацца якой-небудзь рэчкі, яна абавязкова выведзе да мэты.

І Клемус бытта ў ліхаманкавым сне шэсць тыдняў прадзіраўся праз зялёны і сакавіты гушчар, брыў па вадзе. Часамі цячэнне нясло яго як бярвяно.

Яго цела раздзіралі калючкі, поедам ела машкара, мутнеў розум ад голаду, і ён толькі смактаў ваду - з рэчкі, з дрэваў, з зямлі...

Нарэшце непрытомнага Клемуса падабралі на беразе вялікай ракі. Ён быў адзіным чалавекам, хто выйшаў да Амазонкі, і гэтым пацвердзіў, што ўпартасцю і вытрымкай варты сваіх землякоў, якія ў той час на адным хлебе і вадзе паўзлі на каленях у Грыбава.

Калі кацёр прывёз Клемуса да доктара і вандроўніка прывялі да свядомасці, ім заняліся карэспандэнты. Хлапца здымалі ў кінахроніку. Фатаграфавалі для прэсы. Размалявалі на старонках газет, як ён у сваім падарожжы вырываўся з зубоў алігатораў, як індзейцы намерваліся зняць з яго скальп і зрабіць шашлык (хоць у сельве ён не бачыў ні тых, ні другіх!)...

Аднак Клемуса не хвалявалі артыкулы. Непрызнанне фільтра яму дорага абышлося. У Клемусавай пачонцы загнаездзіліся амёбы і інфузорыі, супроць якіх не ведалі лекаў. Хлапец раптоўна стаў паўнець, а дактары яму аб'явілі, што дні яго палічаныя.

Атрымаўшы сваю прэмію, Кавальчук прывёз долары ў родную вёску, пусціў іх у дзела і гэтак вырашыў правесці астатак сваіх дзён. Яго млын і рэстаран у Алекшыцах прыносілі не малы даход. Таўсцёрны, як



вялізная бочка, і бурдовы Кавальчук з-за жывата сам сабе не зашнуруваў і чаравік, ажаніўся на васемнаццацігадовай прыгажуні Стасі, надта любіў пагаварыць, а ў выпіўцы не адставаў і ад маладога. У гарэлцы тапіў, як ён любіў тлумачыць, свае бразільскія інфузорый".

У першым, "часопісным" варыянце гэтага "індзейскага" фрагмента няма; ён з'яўляецца ў перакладзе на рускую мову (М., 1976; у перавыданні 1986 г. (Мінск) у канцы тэксту пазначана: "г. Гродна, 1970-1974") і па-беларуску ў "Выбраных творах" у 2-х тамах (1980), дзе твор надрукаваны "значна дапрацаваным".

Аляксей Карпюк нарадзіўся ў вёсцы Страшава каля Гарадка, цэнтра гміны ў Беластоцкім павеце. Яго некролаг у "Бюлетэні БІТ" (№ 29 20.7.1992): "1. БІБС [Беларуска-індзейскі біяграфічны слоўнік] Памёр Аляксей Нічыпаравіч Карпюк (14.4.1920-14.7.1992), беларускі пісьменнік, творы якога (раман-быль "Вершалінскі рай", апавесць "Сучасны канфлікт", апавяданне "На наветранай трасе", "Рэпартаж з перона (3 дзённіка загадчыка агенцтва "Інтурыст")") сведчаць пра яго

цікаваць да індзейскай тэмы. У лісце Арганізацыйнай групе Беларуска-індзейскага таварыства ад 8.6.88 А. Н. Карпюк пісаў: "Вельмі пахвальна, што Вы ўсім цікавіцеся. Дай Божа поспехаў Вам у пошуках!"

"АРГАНІЗАЦЫЙНАЯ ГРУПА БЕЛАРУСКА-ІНДЗЕЙСКАГА ТАВАРЫСТВА [...] 4.6.1988 № 3 [да пачатку 1989 г. нумары ў лістах адносіліся да нумараў унутры адной даты, аднаго дня перапіскі] А. Н. Карпюку, Гродзенскае аддзяленне Саюза пісьменнікаў БССР, Гродна, вул. Ажэшка, 17.

Паважаны Аляксей Нічыпаравіч!

Атрымалі ад сябра групы з Якуцка [А. Баркоўскага] паведамленне, што ў Вашай апавесці "Вершалінскі рай" ёсць цікавы эпізод пра беларуса, што прайшоў праз амазонскую сельву з адным нажом і кампасам. Здзіўленне гэтым фактам было вялікім, хаця мы маем ужо немалы банк даных па беларуска-індзейскіх сувязях. Ці не маглі б Вы паведаміць крыніцы сваіх звестак, а таксама рэкамендаваць людзей, якія маюць дадатковую інфармацыю пра Клемуса Кавальчука і яго прыгоды, калі так можна назваць акалічнасці жыцця гэтага чалавека?

Былі б Вам таксама ўдзячны за растлумачэнне таго, якім чынам і калі прыйшла да Вас думка даць эпіграф з "Гаяваты" да апавесці "Сучасны канфлікт".

Адказ пісьменніка не тлумачыў дакладна, ці было ў яго запісах пра Кавальчука штосьці пра яго сенсацыйнае падарожжа да Амазонкі і сяброўства з індзейцам - магчыма, вывучэнне архіва Карпюка прынясе больш звестак пра крыніцы для яго фантазій.

Дадаткова мы звязаліся з выдатным краязнаўцам Алесем Белакозам. Адказ быў:

"ГУДЗЕВІЦКІ МУЗЕЙ ЛІТАРАТУРНАГА КРАЯЗНАЎСТВА І ЭТНАГРАФІІ


Адрас: БССР, Гродзенская вобл., Мастоўскі р-н, в. Гудзевічы інд. 231626 т. 28-7-10  
№ 6814 9 траўня 1989 г.

Шчырапаважаны сябра Сімакоў!


Прабачце, калі ласка, што адказнаю на ваш ліст амаль праз год. Маю вельмі вялікую перапіску.

У нашай мясцовасці сапраўды ў 20-х - 40-х гадах жыў прататып аднаго з герояў "Вершалінскага раю" Аляксея Карпюка. На жаль, ён не здэяйсняў пераходу праз Амазонскую сельву. Можца пра гэта запытацца ў Аляксея Карпюка. Ягоны адрас: г. Гародня, вул. Кастуся Каліноўскага, [...] Аляксею Нічыпаравічу Карпюку.

Клемус Кавальчук двойчы ездзіў у дваццатых гадах у Амерыку, але як ён там здабываў грошы, не ведаю, хоць пра гэта ёсць розныя



Letter from writer Aliaksei Karpiuk (Grodno) 1988-06-08



**Letter from Ales Belakoz Белакоз (Gudzevichi Museum of Literary Local Lore and Ethnography) 1989-05-09**

здагадкі. Мне ў дзяцінстве даводзілася сустрэ-кацца зь ім. Цікавы і раішчы гэты быў чалавек.

Мой бацька Белакоз Мікалай Язэпавіч у 1926 годзе таксама ездзіў у Бразылію. Казаў, што там разам з суседям з нашай вёскі працаваў у ледніках. Зарабілі крыху грошай. Купілі легкавую машыну супольную. Працавалі таксістамі.

Казаў, што застаўся б там, [а]ле вельмі цягнула на Радзіму. Нават думаў сям'ю туды перавезці, аднак патрыятызм перамог. Вярнуўшыся дахаты, тата адчыніў краму.

Дарэчы, Кавальчук таксама гандляваў за пятаццаць км ад мае роднай вёскі. З татам яны сустрэ-каліся, нават крыху сябравалі.

Пра неграў тата расказваў часта. Казаў, што многія зь іх жылі вельмі заможна. А вось пра індзейцаў чамусьці не памятаю ніякіх упамінаў.

Даруйце, калі ласка, што так позна адказваю і так мала ведаю, аднак больш нічога, карыснага для Вас, успомніць не магу.

Са шчырай пашанай Белакоз".

Эпізод з чылійцамі адносіцца да перыяду з 1961 па 1965 г., калі Карпюк працаваў загадчыкам агенцтва "Інтурыст" у Гродне; яго "рэпартаж перона" ахоплівае запісы з 23.07 па 13.08.1963 г., у апошні дзень яго надзеі не спраўдзіліся ці спраўдзіліся не цалкам:

"Сёння сярод дзвюх соцень пасажыраў з Кузніцы прыехала 17 чылійцаў. Успаміны з дзяцінства, прачытаны Фенімор Купер разверадзілі якіясь стрункі мае душы. Заходжу ў вагон. Углядаюся ўважліва. Дарэмна спрабую знайсці рысы гордых і непакорлівых індзейцаў сярод гэтых людзей.

Перада мной - поўныя і хударлявыя, бялявыя і цёмнавалосыя, з доўгімі ці кароткімі насамі... Што ў іх агульнага? Ва ўсіх аднолькава запаленая на сонцы скура. Што ж, гэты інтэлігенцыя, выхадцы з маёмасных слаёў, з белых! Тубыльцы засталіся дзесьці там, за Кардыльерамі, у прэрыях і джунглях, на аслах і ламах..."

Карпюк або лічыў, што індзейцы ездзяць на ламах з такім жа поспехам, як на аслах (бо ламы крыху як вярблуды?), або толькі так жартаваў. Ён называў пампу Аргенціны прэрыямі.

Хаця Карпюк лічыў членаў групы чылійцаў белымі, немагчыма ўявіць, што ўсе яны былі чыста белымі па расе, а толькі моцна загарэлымі. Гэта супярэчыць расаваму складу Чылі. Калі толькі тая група не складалася з адной чылійскай сям'і чыста еўрапейскага паходжання.

**Літ.:**

633 Карпюк А. Вершалінскі рай: раман-быль // Карпюк А. Выбраныя творы: у 2 т. Т. 2: Раман-быль; Апавяданні. Мн., 1980. С. 5-394.

634 Карпюк А. Вершалінскі рай. Мн., 1976.

635 Карпюк А. Вершалінскі рай: роман-быль / пер. с бел. автора. Мн., 1986.

7806 Karpiuk A. Raj w Wierszalinie, czyli przypadki Eliasza / przel. i oprac. S. Janowicz. Bialystok, 1993.

8991 Карпюк А. Карані: раман. Мн., 1988. ("А мяне, думаеце, выбрыкі маладых не шакіруюць? Шчэ як уражваюць! Часамі гляджу на іх і, здаецца, пачынаю разумець тых іспанскіх канкістадораў, што надта дзівіліся з індзейцаў, калі дзікуны з дзідамі ў руках адзін перад адным перліся мяняць золата на бліскучыя шкелцы. Але ўспомніш сваю маладосць, спахопліваешся адразу - гэты ж усяго чарговы выверт моды. Яны заўсёды алагічныя і праходзяць у маладых, як той насмарк. Спраўдныя вартасці застаюцца непорушнымі - даўняя святая ісціна".)

12507 Карпюк А. Карані: раман. Мн., 1998.

12506 Карпюк А. Корні: роман. Мн., 1988.

4666 Карпюк А. Мاستы: эсэ // Беларусь. 1983. № 2. С. 22-25.

1415 Карпюк А. Масты // Карпюк А. Партрэт:





аповесць, эсэ, нявыдуманая гісторыі. Мн., 1983. С. 159-176.

2381 Карпюк А. Мосты / пер. автора // Карпюк А. Современный конфликт: повесть, рассказы. М., 1987. С. 297-314.

636 Карпюк А. На паветранай трасе: апавяданне // Карпюк А. Свежая рыба: аповесці і апавяданні. Мн., 1978. С. 281-283.

4667 Карпюк А. На паветранай трасе: быль // Чырвоная змена. 1963. 29 мая.

1419 Карпюк А. Рэпартаж з перона: (з дзённіка загадчыка агенцтва "Інтурыст") // Польша. 1962. № 11.

1418 Карпюк А. Рэпартаж з перона: з дзённіка загадчыка агенцтва "Інтурыст" // Карпюк А. Свежая рыба: аповесці і апавяданні. Мн., 1978. С. 207-230.

1417 Карпюк А. Рэпартаж з перона: (з дзённіка загадчыка агенцтва "Інтурыст") // Карпюк А. Выбранные творы: у 2-х т. Т. 2: Раман-быль. Апавяданні. Мн., 1980. С. 397-418.

4668 Карпюк А. Сучасны канфлікт: аповесць // Польша. 1983. № 9.

4973 Карпюк А. Сучасны канфлікт // Карпюк А. Данута; Сучасны канфлікт: аповесці. Мн., 1997. С. 334-511.

638 Карпюк А. Сучасны канфлікт: аповесць // Карпюк А. Сучасны канфлікт: аповесць, фантэві дзённік, не зусім гродзенскія гісторыі. Мн., 1985. С. 3-178.

12508 Карпюк А. Сучасны канфлікт: аповесць // Карпюк А. Данута; Сучасны канфлікт: аповесці. Мн., 1997.

12510 Карпюк А. Современный конфликт: повесть // Карпюк А. Современный конфликт: повесть, фронтовой дневник, не совсем гродненские истории. Мн., 1985.

2382 Карпюк А. Современный конфликт // Карпюк А. Современный конфликт: повести, рассказы. М., 1987.

12505 Карпюк А. Сустрэча з дзядзінствам // Карпюк А. Свежая рыба: аповесці і апавяданні. Мн., 1978. С. 333-337. (Зубры: "Адзін наш вучоны (Дзям'яш-кевіч з Оршы) нават ахвяраваў сябе высакароднай мэце - захаванню чалавечтву апошніх магікан Беларусі, застаўся ў немцаў у тыле ды з чэрвеня 1941 г. не пакідаў запаведніка".)

**Алесь Сімакоў,**  
даследчык беларуска-індзейскіх сувязей.  
**Ales Simakou,**  
researcher of Belarusian-Indian (American  
Indian, Native American, Amerindian, First Nations)  
connections.

**Індзейцы, Indianie, Indians, indigenas, indios de America у Belarus; Grinkevich On the School Project (Church school in San Francisco, 1888-1892).**


## Дзеля адзінства народа

У доме Валянціна Таўлая да сярэдзіны верасня працуе выстаўка "Мы верылі, што прыйдзе час нашага вызвалення..." Жыццё і подзвіг Сяргея Прытыцкага" з фондаў УК "Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей".



Выстаўка распавядае пра дзейнасць Сяргея Прытыцкага - палітычнага дзеяча Заходняй Беларусі і БССР, які змагаўся за правы беларускага народа, за яго ўз'яднанне. На выстаўцы прадстаўлены асабістыя рэчы палітыка, фатаграфіі, партреты, узнагароды, газетныя артыкулы і іншыя матэрыялы.

**Наш кар.**



## Дажынкі ў Мажэйкаве

(Заканчэнне. Пачатак на ст. 1.)

### Цёплае, як сам хлеб, свята

Свята аграрыяў на Лідчыне ўпершыню не сталі адцягваць да завяршэння ўсіх сельскагаспадарчых работ, а правялі адразу пасля жніва. Хутка зноў у плуг: трэба рыхтаваць зямлю да восеньскай сяўбы, яшчэ ідзе нарыхтоўка травяных кармоў, праз тыдзень-другі паспее кукуруза.



Сталіцай дажынак абралі Мажэйкава, і яно, трэба сказаць, грунтоўна падрыхтавалася. Не абышлося без падарункаў! Галоўны з іх - новае асфальтабетоннае палатно, якое пакладзена па вуліцах на плошчы амаль 8 тысяч квадратных метраў. Ну і руплівыя рукі мясцовых жыхароў зрабілі сваю справу. Аграгарадок памаладзеў і пахарашэў. Асабліва радавала буйства кветак, а разнастайныя, з густам зробленыя клумбы, яркімі восень-



скімі фарбамі ўзнімалі настрой.

Галоўнае ж - душэўная атмасфера, якая была характэрна цёпламу і добраму, як сам хлеб, свята дажынак. Дарэчы, нават надвор'е было на баку аграрыяў. Сонца прыпякала так, што можна было хадзіць у майках і лёгкіх сукенках. Хтосьці нават падлічыў: ішоў соты дзень лета. Сапраўды, лета не канчаецца!

Настрой ва ўдзельнікаў быў самы пазітыўны.

Былі падведзены і вынікі раённага спаборніцтва па ўборцы збожжавых і збожжабабовых культур сярод сельгаспрадпрыемстваў. На першым месцы - КСУП "Пескаўцы" (дырэктар - Вольга Наройчык), на другім - ЛРСУП "Мажэйкава" (дырэктар - Андрэй Лявон) і на трэцім - КСУП "Ёдкі- Агра" (дырэктар - Дзмітрый Кахавец).

*Вольга Яхантава.*

<https://lidanews.by/news/life/30727news.html>

### Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

#### Адрас рэдакцыі:

231282, г. Ліда, вул. Лётная, 7а.

#### Адрас для паштовых адпраўленняў:

231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: sudnik@list.ru, sejlawicz@gmail.com

Газета падпісана да друку 11.09.2023 г.

Фармат А-4.

Аб'ём 3,25 друкаванага аркуша.

*Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі. Рэдакцыя рукапісы не вяртае.*

Газета размяшчаецца на сайтах: <http://nslowa.by/>; <http://pawet.net/>; <http://belkiosk.by/>

Дазваляецца самастойная раздрукоўка на паперу.